

Праз рупар ініцыятывы мас

Да Х-га зъезду ЛКСМБ засталося ўсяго трох тыдні, аднак падрыхтоўчая праца, мобілізацыя навакол яго грамадзкай думкі шырокіх мас КСМ організацый, рабочай і працоўнай моладзі, — знаходзіцца ў недапушчальна марудным становішчы.

Да ганебнага слупу санлівых, непаваротлівых кіраунікоў камітэтаў і ячэек, неадкладна ўключыца ў шырока-разгорнуты марш падрыхтоўкі да зъезду, стварыць бесперапынны конвэр практичных прапаноў палепшання работы комсамольскіх організацый — баявая задача.



ПАСЬПЯХОВЫМ ПРАВЯДЗЕНЬНЕМ ПРАДЗЕЗДАУСКАГА НАБОРУ ВЫКАНАЦЬ ЛЁЗУНГ—100 ПРОЦ. АХОП КОМСАМОЛАМ РАБОЧАЙ І БАТРАЦКАЙ МОЛАДЗІ

Уношу прапановы

Да 10 зъезду ЛКСМБ і IX зъезду УсёЛКСМ

Для палепшання работы комсамольскіх організацый на мясцох даю наступныя прапановы:

1. Асноўных сектараў на вытворчасці павінна быць 5: а) вытворча-гаспадарчы, б) культуры, пропаганды і быту, в) піонер-сектар, г) эканом-сектар, д) васнавіткальны сектар;

2. Беспартыянала моладзь з мэтай большай зацікаўленасці комсамольскіх работ павінна прыцягвацца да работы сектараў таксама па прынцыпу добраахвотства выбару;

3. Узмациніць політыка-выхаваўчую работу. Прарыцаўца задачы партыі, якія пастаўлены перад усёй рабочай класай па паднімцю і ўзмациненiu нашага соцбудаўніцтва і конкретнага ўделу ў ім комсамолу;

4. Практыкаўца цэхавыя вытворчыя комсамольскія нарады, з мэтай выявлення недахопаў у работе кожнага цеху, збіраць прарыцаваныя па іх зынішчэнню паўсядзённа дабіваючыся іх реалізацыі;

5. К 10 зъезду ЛКСМБ і 9 зъезду УсёЛКСМ закончыць замацаванне комсамольцаў за вытворчасцю да канца пачыгодкі;

6. Комсамольская організацыя павінна перабудаваць свою работу, паставіўшы ў аснову — выкананье прамфіліяну. На гэтым павінна базавацца выпраўка пляніроўкі колектываў, цэхавых ячэек і сектароў.

7. Падрыхтаваць новы кадр актыву, даручаючы работу ў сектарох сільным і слабым па сваіх актыўнасціх хлапцам. Пазбавіца ад баласту, які не паддаецца выпраўленню і адараўся ад організацій;

8. Комсамол павінен быць ініцыятарам барацьбы за прамфіліян, выдучы рапушчу барацьбу за падрыхтаваніе. Ствараць грамадскую думку вакол прагульшчыкаў, лятуноў і рвачоў. У абедзены перапынак наладжваць выступленія жывой і вуснай газеты, прысьвечаныя недахопам цехаў і парушыцелям працоўнай дысцыпліны;

9. Вытворчаму сектару організаваць па цэхах заставы браку. Першычна рабіць налёты на цехі, выявляючы прычыны браку;

10. Стварыць пры ячэйках групы маладых вынаходцаў, прыцягваючы да кіраўніцтва тэхнічнымі работнікамі бюро рэспубліканскіх комсамольцаў у парадку нагружкі збору рабочых прарыкоў. Абвясьціць конкурс паміж ячэйкамі на лепшы збор прарыкоў;

11. Культмасавому сектару організаваць гурток сяброў, "Комсамольскай Правды" з прыцягненнем беспартыянала моладзі;

12. Паставіць пытанніе перад комсамольскай організацыяй аб рапушчым пераломе па піонер-кіраўніцтву. Не дапускаць выкананія піонер-важкімі маладых комсамольцаў. У піонер-сектар кінчыць лепшым комсамольцаў. Старых піонераў прымацаўца да сектароў. Для лепшага кіраўніцтва, цэхавых ячэек прымацаўца да паасобных зьвін-

яў. На цэхавых заслугоўцаў праводзіць заняткі ўзвядзені і для кіраўніцтва прыцягнуць падшэфную частку Чырвонай Арміі і комсамола да запасу;

13. Наладжваць нарады комсамольцаў-вылуччыцаў з мэтай выявіць умовы іх работы. Таксама па бюро колектыву першым чынам заслугоўцаў спраўдачы аўтадзе на работе. Трымаць пісьмовую сувязь з хлапцамі, што пасялілі на раёне;

14. Звязацца з комсамольскімі колектывамі прымацаўных да вытворчасці наўчальных установ ў парадку культурнага сутаварыства і працаваць па заслугоўцаў з ўніверсітэтамі і іншымі вышэйшымі навучальными заведэніямі;

15. З мэтай абмену в опытах у лепшай па тавоўцы работы, удзелец комсамольскіх колектываў і ячэек у выкананні прамфіліяну практыкаўца куставых сходы;

16. Лічыць ававязковым у кожнай шматтыражцы і сцэнагазете месьці куток жыцця комсамолу, асвятлічыць дасягненія і недахопы перед робочымі;

17. Усім сектарам звязацца з сектарамі па профліні для паднімнай дапамогі ў работе, чым ажыццяўім лёзунг партыі: прафработа — тварам да вытворчасці;

18. Членам партыі партыянала сектара па работе сярод юнацтва базавацца прымацаўца да адказнага за сектары комсамольскіх ячэек для лепшага кіраўніцтва;

19. Справадзачы сектароў ячэек заслугоўцаў на толькі на бюро партколектываў і ячэек, але і на агульных партходах, а таксама па агульным партыяна-комсамольскімі сходзе;

20. Комсамольцам узяць шефства над новымі рабочымі, узягваць іх ва ўдарныя брыгады і вытворча-грамадскае жыццё;

21. Комсамольцам быць ініцыятарамі выкананія абавязкаўства па разыянанізаторскаму рахунку;

22. Сектар вясініцы і фізкультуры павінен быць організаваны не пры ячэйцы, а пры колектыве. Узвяды павінны быць організаваны пры кожнай ячэйцы. Рэгуляриза-

Улічваючы вялікую важнасць усеагульнага наўчання і забечання апошніга підкадрамі — мы, група энтузіастых студэнтаў 3-га курсу Рагачоўскага політэхнікуму, у ліку 54 асоб лічым мобілізаванымі на фронт культурнай рэвалюцыі — ударны вучастак цыялістычнага будаўніцтва.

Лічым, што наша практичная праца на падкронце дапамагла правядзенію ў правядзенію ўсеагульнага наўчання з выкананнем 5-годкі ў чатыры гады. Па першаму кілку партыі і савецкое ўлады рушыліся ў бойку за новыя комісіі ўсеагульнага наўчання.

ГРУПА УДАРНІКАЎ ЭНТУЗІАСТЫХ:

Аўтуховіч Р., Пусанкоў А., Вінанура М., Іваноў А., крут Я., Пушкарэвіч У., Руды, Добралоўскі, Стрыжак С., дарцоў Я., Апаніч Я., Мішчанка, Ліцвінка М., Элькін Н., Казяя А., Розумай Я., Гарэлік Л., Фарбэрэва Х., Герасімовіч Находзька Г., Волька З., Гінэрэва Б., Кушніроў С., Эпштейн Чарніва Л., Магідзіна П., Мікалаева З., Старынска Г., Шабакава В., Галаўна А., Шнэур Ф., Чараневіч В., Сяліончыкін Арлоў К., Ткач У., Давідэнка М., Ліўшыц, Казакова, Дрнова, Туржынаў, Несіна Н., Кожан А., Парэмская, Апухаская А., Карабенкі, Сыпрыданава, Пісанка Я., Эйдліна Гарэлік З., Кацнельсон М., Шаруніч Г., Шчакалава, Рудзенка Марцючэнка Л.

ПЛЯН
падрыхтоўкі комсамольскай організацыі Фрунзэўскага роўнінскага піонерскага савета да X зъезду ЛКСМБ

1. Правесці конферэнцыю беспартыянала моладзі па пытанню "задачы соцбудаўніцтва і мо адзь".

2. Правесці вечар рабочай сімакалкі па пытанню рабочыя наўчанія і збору рабочых прарыкоў на фоне выканання бальшавіцкіх тэмпіаў Зімінаградскага году піццідлікі.

3. Абвясьціць па раёне набор ЛКСМБ імі 9 зъезду УсёЛКСМ і X зъезду ЛКСМБ.

4. Для забясьпечання ўделу ўсеагульнага піонерскага вытворчыя маніфестаціі, піонерскіх саветаў, піонерскіх атракцісаў, піонерскіх піццідлікіх і піонерскіх піццідлікіх.

ПЛЯН
правядзенія падрыхтоўчай працы па Каstryчніцкім раёне

Каstryчніцкі РК, выходзячы з задач разгрывання падрыхтоўкі да зъездаў, прызначаны на ўсеагульнага піонерскага савета ў зъездах аўтараў, піццідлікі на падрыхтоўку па юнацтве: "Комсамольская Правда", "Чырвоная Зімена".

5. Да зъезду выпусціць "Наш Вопыт".

6. Складаць нараду дэлегацію на зъезд для падрыхтоўкі цэлай піонерскай нарады на зъездзе.

7. Абвясьціць нараду да ўпрыгожэння падрыхтоўку ячэек да демонстраціі.

8. Выпусціць бюлетэнь 5-Хіліоновіч, піццідлікі на зъездзе падрыхтоўкі да зъезду;

9. Выпусціць зборнік працэсіяў зъезду;

10. Абвясьціць збор рабочых піццідлікі на зъездзе падрыхтоўкі да зъезду;

11. РК ЛКСМБ прарыцаўца піццідлікі на зъездзе піонерскага вытворчыя, як наладзіць і пададзіць кіраўніцтва і ячэйкам ЛКСМБ;

12. Прарыцаўца ўсім піонерамі ЛКСМБ агаварыць і вывучыць асабіны галіны працы комсамольцаў на піццідлікі на зъездзе;

1-ы куст. — Пастаноўка працэсіяў піонерскага вытворчыя, якія піццідлікі на зъездзе;

2-і куст. — Культмасавыя піццідлікі на зъездзе;

3-і куст. — Праца ўдарнікаў піццідлікі на зъездзе;

4-ти куст. — Кіраўніцтва піццідлікі на зъездзе;

5-ты куст. — Піццідлікі на зъездзе;

6-ты куст. — Падрыхтоўчыя піццідлікі на зъездзе;

7-ы куст. — Аб узеліце ячэек на зъездзе;

8-ы куст. — Аб узеліце ячэек на зъездзе;

9-ы куст. — Шэфства над вестнікамі на зъездзе;

10-ы куст. — Аб працы на зъездзе;

11-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

12-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

13-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

14-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

15-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

16-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

17-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

18-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

19-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

20-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

21-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

22-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

23-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

24-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

25-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

26-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

27-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

28-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

29-ы куст. — Аб піццідлікі на зъездзе;

БАЯВЫ АГЛЯД ДКО НЕ ЗАГАИЯЦЬ НА ЗАДВОРКІ ЯЧЭК

Першыя трох тыдні аглюду яшчэ не павярнулі комсамольскую і профсаюзныя організацыі тварам да піонэрскіх атрадаў, яшчэ не далі патрэбнага станоўчага пералому ў работе ДКО.

Рашуча ўдарыць па зрышчыках аглюду, па ўсіх тых, хто недаецца весячай вагі піонэр-організацыі!

Ужо больш трох тыдняў, як па БССР пачаўся баявы аглюд становішча піонэр-організацыі. Гэты аглюд па сутнасці зъяўляецца працягам таго аглюду, які быў праведзен ЦБ ДКА ЦК УсельКСМ два-тры месяцы таму назад.

ЦБ ДКА ЦК УсельКСМ, разглядаючы вынікі аглюду, констатавала, што піонэр-організацыя БССР, на гэдзячы на наўясці асобных становічых паказчыкаў, што працы, знаходзіцца ў надзвычайнай цяжкім становішчы, што атрымалася з прычыны адсутнасці сталага кірауніцтва піонэр-організацыі з боку рады комсамольскіх камітэтаў і ячэек.

Пэрыяд разгорнутага соціялістычнага будаўніцтва ва ўсю шырыню патрабуе ад піонэр-організацыі пераключэння энергіі і ініцыятывы шырокіх мас працунаі дзеявары на гэты фронт. Але тэмпы пераключэння да гэтага часу зъяўляюцца зусім слабымі. Гэтае мерапрыемства праходзіць без належнага ўдзелу комсамолу, профсаюзаў і ўсёй савецкай грамадзкасці. Аб гэтым съведчыць тыя допісы, якія былі зъмешчаны ва ўчарайшым і сёнейшым нумары нашай газеты.

Чым іншым, як че політычнай съялпай можна ацаніць тых факты, што адна з буйнейшых піонэрскіх організацый БССР—Слуцкая—ужо некалькі месяцаў зусім не працуе, альбо правал чыгуначнай піонэр-базы МББ чыгункі асеньняга набору ў ФЗВ і г. д.

Факты бязьдзеянісці і давядзенія да развалу шэрагу піонэрскіх атрадаў у Чэрвоні, Любани, Глуску і ў іншых раёнах зъяўляюцца съведкамі абураючых праваопортуистичных адносін комсамольскіх камітэтаў і ячэек да піонэрорганізацыі.

Баявы аглюд павінен зъявіцца адным з галоўнейшых вагароў, які паверне ўсю піонэрорганізацыю тварам да сучасных задач соціялістычнага будаўніцтва.

Барацьба за промінія, за стварэнне новых колгасаў, уцягненія ў іх новых дзесяткаў тысяч беднякоў і сераднякоў, культэстафета, інтэрнацыянальнае выхаванінне—вось асноўныя пытанні, ікія павінны быць пакладзены ў аснове аглюду і даўнейшай работы піонэрорганізацыі. Комсамол, профсаюзы, уся савецкая грамадзкасць, павінны забясьпечыць сапраўдны паварот ДКО Беларусі да справы актыўнага ўдзелу у барацьбе за выкананьне генэральнай лініі партыі.

Адліў з піонэрскіх атрадаў Чэрвоні

Чэрвонская піонэрорганізацыя з дрэванага кірауніцтва рабіюць, за стварэнне новых колгасаў, уцягненія ў іх новых дзесяткаў тысяч беднякоў і сераднякоў, культэстафета, інтэрнацыянальнае выхаванінне—вось асноўныя пытанні, ікія павінны быць пакладзены ў аснове аглюду і даўнейшай работы піонэрорганізацыі. Комсамол, профсаюзы, уся савецкая грамадзкасць, павінны забясьпечыць сапраўдны паварот ДКО Беларусі да справы актыўнага ўдзелу у барацьбе за выкананьне генэральнай лініі партыі.

„Гарачая сустрэча“ Віткоўскага брыгадзіра ЦБ ДКО

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Але на ўсіх сустрэчах брыгадзіраў як сълед.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

Для правядзенія аглюду ЦБ ДКО па ўсіх раёнах разасланы брыгады, якія дапамагаюць раённым піонэрорганізацыям у гэтай работе.

Вось як сустрэлі брыгадзіра ў раду прышло толькі 10 чалавек.

